

# УСТУП

У 1575 г. Іван Грозны, парушаючы ўмовы замірэньня, заняў польскую<sup>1</sup> Пярну, а за два гады — усю Лівонію да самай Дзьвіны. У польскіх руках засталася толькі Рыга, а швэды ўтрымлівалі Талін. Яшчэ ніколі маскоўская дзяржава не здабывала такіх посьпехаў у Інфлянцкай вайне, якая вялася гадамі.

11 жніўня 1579 г. пад Полацкам стала армія Сьцяпана Батуры, пачынаючы 20-дзённую аблогу, якая скончылася ўзяцьцем адной з найбольших крэпасцяў на Дзьвіне. Гэта быў кульмінацыйны момант першай сярод трох маскоўскіх кампаніяў, якія былі заплянаваныя за цараванье гэтага караля. Узяцьце Полацку польска-літоўскай арміяй было першым сур'ёзным посьпехам у змаганьні з Московіяй. Яно дазволіла адрэзаць Лівонію ад маскоўскай дзяржавы і адолець моц Івана IV Грознага.

Аблога Полацку заслужоўвае ўвагі зь некалькіх прычынаў. Па-першае, толькі тут напоўніцу праявілася дзейнасць рэформаў Сьцяпана Батуры, ініцыяваных у галіне польской ваенай справы. Па-другое, кампанія звязртае на сябе ўвагу мэтадычнасцю і страннасцю ня толькі ўсёй ваенай падрыхтоўкі, але і хуткім і эфектыўным заканчэннем ваеных дзеяньяў. На галоўным ваенным тэатры праводзіліся толькі абложныя баі, у якіх значную баяздольнасць праяўлялі пяхота і артылерыя. Коньніца служыла ў гэтым выпадку для абарончых і дывэрсійна-выведчых дзеяньяў, што было рэдкасцю ў ранейшым змаганьні з Московіяй.

Першы паход Батуры супраць Московіі ўжо мае сваю шырокую літаратуру, у тым ліку асобны гістарычны нарыс аўтарства К. Гурскага і меншы артыкул у «Encyklopedii Wojskowej»<sup>2</sup>. Нарыс усіх трох кампаній Батуры даў О. Ляскоўскі<sup>3</sup>. Ваенныя выслікі Рэчы Паспалітай і ўся вайсковая падрыхтоўка да кампаніі 1579 г. вядомыя дзякуючы грунтоўным дасьледаваньням Г. Катарскага<sup>4</sup>. Астатнія дасьледаваньні, цытаваныя ў кнізе, былі зъмешчаны ў шырэйшых працах з гісторыі ваенай справы або ў біяграфіях Батуры, таму яны зь неабходнасці маюць

<sup>1</sup> Згодна з прынятай у польскай гістарыяграфіі традыцыяй, аўтар паўсюль у гэтай кнізе ўжывае тэрмін «польскі» не ў этнічным значэнні, а як «прыналежны Рэчы Паспалітай». (Заўв. рэд.)

<sup>2</sup> Górska K. Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z Wielkiem Księstwem Moskiewskim za Batorego. Biblioteka Warszawska. T. II. 1892. S. 93—117; Encyklopedia wojskowa / Red. O. Laskowski. T. VI. Warszawa 1937. S. 662—664.

<sup>3</sup> Laskowski O. Les campagnes de Batory contre la Moscovie // Étienne Batory roi de Pologne, prince de Transylvanie. — Cracovie, 1935.

<sup>4</sup> Kotarski H. Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576—1582. Sprawy organizacyjne. Cz. I — II // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. XVI. 1970. S. 64—123; cz. II. T. XVII. 1971. S. 51—124.

агульны харктар. Увагі заслугоўвае тут перадусім праца К. Алейніка, якая паказвае карала ў аспекте яго вайсковай дзейнасці<sup>5</sup>.

Расейскія гісторыкі дагэтуль надавалі значна больш увагі ўзяцьцю Палацку Іванам Грозным у 1563 г., чым адваёве гораду Сыцяпанам Батурам у 1579 г. Першым шырэй апісаў пераможную кампанію Батуры М. Карамзін, не шкадуючы пры гэтым крытычных заўвагаў на адрес цара<sup>6</sup>. Найбольш увагі полацкаму паходу 1579 г. надаў В. Навадворскі — польскі гісторык мяжы XIX—XX стст., які пісаў большасць сваіх прац па-расейску<sup>7</sup>. У СССР тэматыка, звязаная з алогай Палацку Батурам, не карысталася надта вялікай папулярнасцю, і толькі нядаўна да яе вярнуліся беларускія гісторыкі<sup>8</sup>.

Сярод шматлікіх крыніцаў, прысьвеченых полацкаму паходу, на першым месцы трэба назваць афіцыйныя рэляцыі, зробленыя на даручэнніе карала: «Edictum Regium de supplicationibus ob captam Polociam» і «Rerum post captam Polociam contra Moscum gestum narratio»<sup>9</sup>. Хоць яны былі створаныя для патрэбай ваенай прапаганды, съцісласць зъместу і празрыстасць гэтых рэляцый робіць іх вартай вялікага даверу крыніцай.

Наступная каштоўная крыніца да гісторыі Палацку — працы Я. Бельскага (прадаўжалініка і выдаўца твораў свайго бацькі М. Бельскага), М. Стрыйкоўскага і Р. Гайдэнштайна. Бельскі, удзельнік полацкай кампаніі, зъмясьціў у сваёй працы, якая працягвала справу бацькі, багата падрабязнасцяў алогі<sup>10</sup>. Гайдэнштайн, хоць і ня быў пад Палацкам, але праз Яна Замойскага меў доступ да каралеўскай канцыляры і шэрагу невядомых нам дакумэнтаў. Акрамя таго, ён карыстаўся працай Бельскага<sup>11</sup>. Таксама Стрыйкоўскі хоць і быў духоўнай асобай, але ў маладосьці запазнаўся з ваенай службай, і карыстаўся ў сваёй працы многімі крыніцамі і рэляцыямі ўдзельнікаў алогі<sup>12</sup>. Пэўныя звесткі, якія да-паўняюць гісторыю алогі Палацку, даюць таксама іншыя польскія і іншаземныя рэляцыі, а з расейскіх крыніцаў — перадусім афіцыйная «Разрядная кни-

<sup>5</sup> Olejnik K. Stefan Batory 1533—1586. — Warszawa, 1988.

<sup>6</sup> Karamzin M. Historya państwa Rossyjskiego / Przeł. G. Buczyński. T. IX. — Warszawa, 1827.

<sup>7</sup> Навадворскі В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570—1582). Петербург, 1904.

<sup>8</sup> Тут маецца на ўзвaze навукова-папулярны нарыс Г. Сагановіча: Полацкая вайна 1563—1579 // Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мінск, 1995. С. 61—82. Барацьбу за Полацак таксама вывучалі Д. Аляксандраў і Д. Валохін; на жаль, зь іх вялікай працы апублікованы дагэтуль толькі фрагмент, прысьвечены аблозе 1563 г.

<sup>9</sup> Абодва апублікованы ў: Relacye nunciuszów apostolskich i innych osób o Polsce / Wyd. E. Rykaczewski. T. I. Berlin-Poznań, 1864. S. 317—328, а таксама ў іншых цытаваных ў дадзенай працы.

<sup>10</sup> Bielski M. Kronika polska / Wyd. K. J. Turowski. T. II. — Sanok, 1856.

<sup>11</sup> Heidenstein R. Pamiętniki wojny moskiewskiej / Oprac. J. Czubek. — Lwów, 1894.

<sup>12</sup> Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, žmódzka i wszystkiej Rusi / Wyd. M. Malinowski. T. II. — Warszawa, 1846.

га»<sup>13</sup>. Затое можна цалкам абмінуць працу А. Гваныіні, якая ёсьць кампіляцыяй Стрыйкоўскага і іншых аўтараў.

Загана ўсіх крыніцаў пра аблогу Полацку ў 1579 г. — гэта невялікая колькасць названых у іх датаў. Дагэтуль ня знайдзена ніводнага дыярыюшу аблогі крэпасці, у якім пасълядоўна паказваліся бдні барацьбы. Таму існуе вялікі зазор паміж падзеямі 12 жніўня і падпалам умацаваньяў Верхняга замку 29 жніўня. Безумоўна, вядома, якія дзеянні рабіліся цягам тых 16 дзён, але мы ня ўстане адпаведна ўпарадкаваць іх.

Рэканструкцыя аблогі не была бмагчымая без сучасных гравюраў і плянаў. Гравюры XVI ст., зразумела, адразыніваюцца ад сучасных мапаў, аднак ілюструюць уклад умацаваньяў, ляндшафт мясцовасці, разъмяшчэнне войскаў і нават стараюцца плястычна паказаць ключавыя моманты бітвы. Асноўныя візуальныя крыніцы да аблогі Полацку ўжо былі выкарыстаны гісторыкамі XIX ст. У апошні час намаганьнямі С. Александровіча было выяўлена некалькі новых плянаў, якія дазваляюць заўважыць шмат фактаў, якія дагэтуль абміналіся пры апісанні бітвы за Полацак<sup>14</sup>. Толькі супастаўленыне візуальных крыніц зь пісьмовымі сведчаньнямі дазваляе ў меру поўна аднавіць хаду аблогі Полацку ў 1579 г.

## АРМІЯ ІВАНА IV ГРОЗНАГА

У сярэдзіне XVI ст. Іван IV Грозны загадаў выдаць шэраг распараджэнняў, якія мусілі ўмацаваць колькасць і спраўнасць узброеных сілаў маскоўскай дзяржавы. У выпадку вайны служыць у войску былі абавязаны прадстаўнікі амаль усіх пластоў грамадзтва. Асноўнай катэгорыяй насельніцтва, якая фармавала армію, былі, як і даўней, фэадалы: баяры, «дваране» і «баярскія дзецы». Баяры былі ўладальнікамі вялікіх спадчынных землеўладаньняў, і большасць зь іх утварала стан, які адпавядаў родавай арыстакратыі на заходзе Эўропы. Яны засяроджалі ў сваіх руках амаль усе годнасці і дзяржаўныя пасады, а самыя значныя зь іх засядалі ў баярскай думе, якая была дарадчым органам цара. «Дваране» — гэта сярэдні фэадальны пласт, як бы «новая знаць», пачаткі якой сягалі XIV ст. У той час рускія князі і баяры пачалі надзяляць зямлёй сваіх дваранаў і ўраднікаў, што з часам прывяло да вылучэння гэтай спэцыфічнай групы фэадалаў. У сваю чаргу «баярскія дзецы» — гэта фэадалы ніжэйшага рангу, цесна

<sup>13</sup> Разрядная книга 1475—1605 / Ред. Б. И. Богданов. Т. III. Ч. 1. — Москва, 1984.

<sup>14</sup> Alexandrowicz S. Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia Połocka w 1579 r. // Kwartalnik Historii Kultury Materiałnej. R. XIX. 1971. S. 3—29; Ён жа: Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579 // Od armii komputowej do narodowej (XV,—XX w.) / Red. Z. Karpus i W. Rezmer. Toruń, 1998. S. 17—43; гл. таксама: Белы А. Полацк у нямецкіх «Лягучых лістках» XVI ст. Інфлянцкая вайна на старонках першых еўрапейскіх газет // Спадчына. № 6. 1997. С. 213—219.